

Чырвоная Зьмена

№ 145 (1112) | АУТОРАК, 24-га чэрвеня 1930 г.

ШТОДЗЕННАЯ ГАЗЭТА РА-
БОЧА-СЯЛЯНСКАЯ МОЛАДЗІ
Орган ЦК і Менскага АК ЛКСМБ
УМОВЫ ПАПДПІСКІ:

1 месяц 30 кап.
3 месяцы 90
6 месяцаў 1 р. 80
1 год 3 р. 30

АДРАС РЭДАКЦЫІ:
Менск, вул. Нарва Маркова, 38
Тэлефоны: рэдактара—7-25,
сэкрэтарыят—12-19.
АДРАС КАНТОРЫ:
Номоамольная 25, тэлеф. № 903.

ГОД ВІДАНЫЯ Х.

Конт асобнага № 2 кап.

НА ЛІПЕНЬ М-Ц НІВОДНАГА КОМСАМОЛЬЦА

ПА-ЗА ШЭРАГАМІ ПАПДПІСЧЫНАЎ

НА „ЧЫРВОНУЮ ЗЬМЕНУ“

Папдпішыся сам і завярбуй свайго таварыша

БЫЦЬ ГАТОВЫМІ ДА УБОРКІ УРАДЖАЮ

Паспяховае правядзенне ўборкі ўраджаю ў значнай ступені будзе садзейнічаць замацаванню поспеху і далейшаму разгортванню калектывізацыі Усім Акругномам і Райномам КП(б)Б

ХІІ з'езд КП(б)Б падкрэсліў, што ад паспяховага правядзення ўборачнай і асенняй пасеўнай кампаніі ў значнай ступені будзе залежыць замацаванне дасягнутых поспехаў у справе калектывізацыі і далейшае разгортванне калектывізацыі бядняцкіх і сярэдняцкіх мас на гэтай аснове.

Па падрыхтоўцы да ўборачнай кампаніі і асенняй слябы на мясцох яшчэ амаль нічога ня зроблена, не разгортнута масавая работа сярод бядняцкіх і сярэдняцкіх мас вёскі і не мобілізаваны партыйныя масы, комсамол і колгаснікі на правядзенне гэтых, маючых вялікае эканамічнае і палітычнае значэнне, кампаній.

ЦК КП(б)Б абавязвае ўсе АК, РК і ячэйкі КП(б)Б, усе савецкія і коопэрацыйныя установы забяспечыць поўнае і паспяховае правядзенне ўборачнай і асенняй пасеўнай кампаніі і выканаць вызначаныя партыяй і ўрадам заданні, звязаныя з ўборкай ўраджаю і асенняй слябы.

Галоўнейшымі задачамі, якія стаць перад партыйнымі арганізацыямі, з'яўляюцца:

а) усмернае гаспадарчае замацаванне колгасаў, асабліва забяспечэнне развіцця жыллагадоўлі, арганізацыі жыллагадоўчых колгасных і савецкіх гаспадарак, пашырэнне плошчы саўгасаў, хутчэйшае вырашэнне кармавой праблемы, абавязковае засялоўванне ў гэтым годзе 1 млн. тон корму, сваячасова пабудова для гэтага неабходнай колькасці ям, траншей і вежаў; б) правядзенне ўсіх мерапрыемстваў на павышэнне ўраджайнасці ў асеннюю слябу на 6-8% па індывідуальным сэктары і на 8-10 проц. па сацыялістычным сэктары; в) пашырэнне азімага кліну на 4-5 проц. па індывідуальных гаспадарках і правядзенне мерапрыемстваў, якія забяспечваюць пашырэнне пасеўнай плошчы на колгасах у 1930-31 г. на 14 проц. за конт распахі неасвоеных зямель і памяншэння плошчы папару.

Для ажыццяўлення гэтых асноўных задач, ЦК КП(б)Б прапануе правесці наступныя мерапрыемствы:

1. Ранні ўздым папару, пасеў гатуноўным насеннем, ачыстку і пратручванне насення, радаў і пасеў, забялеваю ўспашку, вапнаванне і тарфаванне глебы, поўнае скарыстанне штучнага ўгнаення, забяспечэнне с.-г. машынамі і рамонт машын, арганізацыю машына-конных станцый, забяспечэнне развіцця садоўніцтва і гародніцтва згодна зацверджаных плянаў ураду.

2. АК і РК КП(б)Б да 30 чэрвеня г. г. склікаць раённыя партыйныя сходы, на якіх апрача аб'яваў пастаноў ХІІ з'езду КП(б)Б, дэталёва абгаварыць вынікі вясновай пасеўнай кампаніі і практычныя мерапрыемствы і планы ўборкі ўраджаю і асенняй слябы.

3. Правесці шырокую растлумачальную работу сярод колгаснікаў, колгасніц і колгаснай мола-

ды, а таксама сярод бядняцка-сярадняцкіх мас сялянства на пытанні ўборкі ўраджаю і асенняга пасеву, мобілізуючы гэтыя масы на правядзенне ўборачнай і асенняй пасеўнай кампаніі, разгарнуўшы сацыялістычнае спаборніцтва рабочых саўгасаў, колгаснікаў і не колгаснікаў, бяднякоў і сярэднякоў на лепшае правядзенне ўборкі ўраджаю і азімага пасеву, шляхам арганізацыі ўданных брыгад і спаборніцтва паміж імі на лепшае і хутчэйшае выкананне работ.

4. Забяспечыць сваячасовае і поўнае выкананне заданняў па ўборцы ўраджаю і асенняй слябы ў колгасах і саўгасах, неабходна арганізаваць шырокае дапамогу з боку колгасаў і саўгасаў вёскаў і сярэдняцкіх і маламоцных сярэдняцкіх гаспадаркам у правядзенні ўборкі ўраджаю і азімага пасеву. Асаблівую ўвагу трэба звярнуць на правільную арганізацыю працы ў колгасах, найбольш метагаднае размеркаванне работнай сілы.

Колгасы і саўгасы, якія раней скончалі ўборку ўраджаю і слябы, павінны найбольш хутка і сваячасова дапамагчы адстаўчым па ўборцы і слябе колгасам і саўгасам, наладжваючы ўзасямную дапамогу. Адной з сур'ёзнейшых задач партыйных арганізацый з'яўляецца ўстанавленне правільных узаемаадносін паміж колгаснікамі і бяднякамі і сярэднякамі не колгаснікамі, памятуючы паказанне з'езду на тое, каб „не цкаваць індывідуальнікаў, аказаць ім усякую дапамогу і прыцягнуць у колгасы“. У метах больш правільнага размеркавання работнай сілы і скарыстання машын, уборку ўраджаю ў колгаснікаў, якія маюць індывідуальныя палоскі, метагадна праводзіць калектывным парадкам.

5. На падставе ўсіх вызначаных мерапрыемстваў па гаспадарчым замацаванні колгасаў, і ў сапраўднасці павялічваючы разгортваючы масавую работу сярод бядняцкага і сярэдняцкага насельніцтва вёскі, ліквідуючы перагібы і скрыўлены лініі партыі ў справе калектывізацыі, неабходна забяспечыць далейшае разгортванне калектывізацыі бядняцкіх і сярэдняцкіх гаспадарак.

Партыйныя арганізацыі павінны кіравацца леныскім прынцыпам у справе калектывізацыі, поўнасьцю захоўваць добраахвотнасць і рашуча прасякаць спробы адміністрацыйных метадаў калектывізацыі. Адначасова ўсе партыйныя арганізацыі павінны даваць бязлітасны адпор панікёрскім і дэмабілізацыйным настроям, недаацэньваю дасягнутых поспехаў у галіне калектывізацыі, якія на справе з'яўляюцца праявай правага опартунізму.

6. ЦК КП(б)Б асабліва падкрэслівае важнасць вытворчага коопэравання бядняцкіх і сярэдняцкіх гаспадарак. Неабходна ўзмацніць арганізацыю прасцейшых вытворчых таварыстваў (палыводчы, жылваводчы, садава-гародні, птушкаводны, трусаводны, мелярацыйны і інш.).

ЦК КП(б)Б катэгарычна патрабуе ад усіх АК і РК КП(б)Б пры-

няць належныя меры да аднаўлення і разгортвання работ па арганізацыі вытворчых таварыстваў, аб'яднаючы ў іх тых бядняцка-сярадняцкіх гаспадаркі, якія яшчэ не ўвайшлі ў колгасы.

7. Улічваючы вопыт правядзення вясновай пасеўнай кампаніі, ЦК КП(б)Б прапануе акругномам КП(б)Б намяндраваць у раёны неабходнае колькасць адстаўчых работнікаў і спецыялістаў для арганізацыі і дапамогі РК партыі ў паспяховым правядзенні ўборкі ўраджаю і асенняй пасеўнай кампаніі і звязанага з гэтым шырокага разгортвання калектывізацыі і коопэравання батрацкіх, бядняцкіх і сярэдняцкіх мас сялянства.

8. Да правядзення ўборачнай і пасеўнай кампаніі трэба прыцягнуць шырока рабочыя масы. Прафсаюзы і шэфскія таварыствы на вопыт вясновай пасеўнай кампаніі павінны арганізаваць дапамогу колгасам і індывідуальным бядняцка-сярадняцкім гаспадаркам у выкананні вызначаных заданняў. Асноўнымі формамі ўдзелу рабочых у правядзенні кампаніі з'яўляюцца: арганізацыя рабочых брыгад на рамоне с.-г. машын, дапамога кваліфікаванымі сіламі для работ на складаных машынах і г. д.

9. Асабліва важным мерапрыемствам, ад якога ў значнай ступені залежыць паспяховае правядзенне асенняй слябы і ўборачнай кампаніі, з'яўляецца правільнае размеркаванне с.-г. машын па раёнах з тым, каб забяспечыць сваячасовую ўборку ўраджаю і пасеў. Неабходна забяспечыць поўную нагрузку машын, іх сваячасовую ўборку і дастаўку на месца работ. Кожная машына, сваячасова ў адным месцы, павінна з максымальнай хуткасцю перакідацца ў другіх месцах, савгасам і раёнах. Таксама неабходна забяспечыць хутчэйшым і сёсьерабойным рамонтом с.-г. машын.

ЦК звяртае асаблівую ўвагу ўсіх партыйных, савецкіх і гаспадарчых арганізацый на неабходнасць прыцягнення ажаццяўлення максымальнай нагрузкі сельскагаспадарчых машын і прыезд (згодна паказанняў Наркомзему) у час уборкі ўраджаю і асенняй слябы, аднаведна арганізаваць для гэтага рабочую сілу.

10. Неабходна арганізаваць сыстэматычнае асвятленне ў цэнтральных і мясцовым друку ход падрыхтоўкі і правядзення ўборачнай і асенняй пасеўнай кампаніі, бязлітасна выкрываць усякія перашкоды на шляху паспяховай пад-

рыхтоўкі і правядзення ўборачнай і пасеўнай кампаніі.

11. Для актывнага ўдзелу ў падрыхтоўцы і правядзенні пасеўнай і ўборачнай кампаніі трэба прыцягнуць комсамольскую арганізацыю групы „лёгкай кавалерыі“—забяспечышы з боку партарганізацыі належную дапамогу комсамолу і кіраўніцтва.

12. ЦК КП(б)Б асабліва ўсю партыйную арганізацыю да правядзення выравнай і яснай класовай лініі партыі, даючы рашучы адпор кулацтва і змагаючыся з праваопартуністычнай тэорыяй і практыкай і „левымі“ загібамі, забяспечыць поўнае выкананне пастаўленых задач, далейшае разгортванне калектывізацыі і, на базе сучаснай калектывізацыі,—ліквідацыю кулацтва як класа.

13. ЦК КП(б)Б будзе ацэньваць працаздольнасць партыйных арганізацый у залежнасці ад таго, наколькі паспяхова будзе праведзена ўборачная кампанія і асенняя сляба і наколькі будуць замацаваны існуючы колгасы і ўдзельнікі ў колгасы і вытворчых таварыстваў новыя масы батракоў, бяднякоў і сярэднякоў.

Секратар ЦК КП(б)Б
ГЕЙ.

ПОЛЬШЧА АДМОВІЛАСЯ ДАЛУЧЫЦЦА ДА ЖЭНЕЎСКОЙ КОНВЭНЦЫІ

ВАРШАВА, 21. Польскі ўрад паведаміў сэкратара Лігі Нацый, што Польшча ня можа далучыцца да Жэнеўскай анты-рэгламентацыйнай гандлёвай конвенцыі. Сваё адмаўленне Польшча мотывуе тым, галоўным чынам, што конвенцыя, ствараючы прывілеяванае становішча для ўвозу нямецкіх тавараў у Польшчу, нічым не абцяжвае права Нямеччыны перашикаджаць увоз польскіх зямляробчых і жыллагадоўчых прадуктаў у Нямеччыну. Спраба Польшчы прысціць да асобнай згоды з Нямеччынай не дала вынікаў.

Адмаўленне Польшчы далучыцца да жэнеўскай конвенцыі азначае на сутнасці крах

канвенцыі, бо 11 эўропэйскіх дзяржаў, у тым ліку Францыя, Бельгія, Швейцарыя і Нямеччына, згадзіліся, што конвенцыя ўступае ў моц толькі ў тым выпадку, калі да 1-га ліпеня да конвенцыі далучыцца Польшча і Чэхаславакія.

Адмаўленне Польшчы, выкліканае польска-нямецкімі патрабаваннямі, ударае ў косна і па Францыі, якая выступіла з праектам гаспадарчых федэрацыі эўропэйскіх дзяржаў. Да пан-эўропэйскага меморандуму Брыяна нота Польшчы аб адмаўленні далучыцца да конвенцыі з'яўляецца ня зусім дрэнным контраржам.

АБ'ЯДНАННЕ ДЗЯРЖАУ МАЛОЙ АНТАНТЫ

БЭРЛІН, 20.—У бліжэйшы час прадстаіць штогодняе спатканне міністраў замежных спраў трох дзяржаў Малой Антанты—Румыніі, Чэхаславакіі і Юга-Славіі. У сувязі з гэтым, белградскі корэспандэнт „Фосітэ Цейтунг“ паведаміў аб навістых натугах Францыі ўзяць пад апеку краіны Малой Антанты і Польшчу.

Па словах корэспандэнта, побач з ідэяй пан-эўропы, з якой Брыян выступае перад вярхімі дзяржавамі, французскае міністэрства замежных спраў выдэ шырокую прапаганду ідэі зусім процілеглага характару—

ідэі гаспадарчага, палітычнага і ваеннага аб'яднання дзяржаў Малой Антанты і Польшчы з Францыяй і Бельгіяй, стварэння свайго роду канфэрэнцыі пад кіраўніцтвам Францыі.

Для гэтай мэты ва ўсіх чатырох дзяржавах арганізуюцца ў апошні час камітэты „Саюзу антантаўскіх дзяржаў“, якія маюць агульны інтарэс“. Арганізацыя гэта заснавана коламі, якія сталі блізка да французскага прэм'ера Традэ і мае сваім органам часопіс Шэрадама „Франсэ Рэаліст“ (француз-рэаліст)

Дэманстрацыі протэсту супроць скарачэння дапамогі беспрацоўным

ВЕНА, 22.—У Вене і іншых прамысловых цэнтрах Аўстрыі былі арганізаваны 22 масавыя сходы протэсту супроць урадавага закона-праекту аб скарачэнні дапамогі беспрацоўным.

Забастоўна ў Ген працягваецца

ПАРЫЖ, 19 Па паведамленнях з Вруселя забастоўка металістых у Ген працягваецца. Камуністыя выдудь увзгодненую прапаганду і выдудь стачачыны бюлэцень.

„Вузорнае“ становішча вэнгерскіх турмаў

ВЕНА, 22.—У сувязі з прабы-ваннем у Лёндане вэнгерскага паэм'ена, у ангельскіх газетах з'явіліся апісанні жалівых умоў у гаручых вэнгерскіх турмах. Вэнгерскі ўрадавы друк апублікаваў офіцыйную залву ахранкі, у якой гаварыцца аб вузорным становішчы вэнгерскіх турмаў і турэмнага рэжыму і што ў Вэнгрыі мясца толькі 45 палітычных з'явольненых. Камуністыя, якія ў вэнгерскіх засьценках многа содэнь, лічацца ахранкай крэм'інальнымі з'явольна-мі і таму ў сіліс 45 палітз'яволь-леных не ўваходзяць.

Арыштавана група польскіх шпіёнаў

БОУНА, 22. Арыштавана група польскіх шпіёнаў у складзе 6 чала-век. Шпіёнская група была аргані-завана другім а'двалам польскага генштабу.

Ячэйка ня бачыць, рабачком ня чуче,

а тым часам на пабудовах Белжылсаюзу пануе бясплянавацьць, безгаспадарнасьць, робіцца шмат дорага-каштуючых дэяржаве перадзелак. Партыйцы і комсамольцы шмат гавораць аб соцсаборніцтве, а самі ня ўдзельнічаюць у ім, работа з сэзонікамі закінута

Пабудовы чакаюць кадраў, тэхнічнага нагляду і ўдарных мэтадаў работы. Комсамольцы павінны быць застрэльшчыкамі комуністычных адносін да працы

БЯСПЛЯНАВАЎЦЬ І ЧЭХАРДА З ТЭХКІРАЎНІЦТВАМ

Белжылсаюз—адна з буйнейшых будаўнічых арганізацый у Менску. Яна будзе на 6 мільёнаў рублёў і залічвае да 1500 рабочых. Аднак гэтыя работы і нясьць далёка не адзязьдаюць нашым патрабаваньням. Ніводная пабудова не здаецца і ня выконваецца сваечасова. Галоўная бяда—бясплянавацьць і чэхарда з тэхнічным кіраўніцтвам. Яшчэ ня было выпадку, каб хоча адна пабудова выконвалася пад кіраўніцтвам аднаго інжынэра або тэхніка. Яны мяняюцца, як плячэчкі.

Проектнае бюро абвясціла сябе ўдарным, але з сваечасовым прадстаўленьнем праектаў і рабочых чарцяжоў не спраўляецца. Матар'ялі прадстаўляюцца несваечасова, а з-за гэтага маса прастоў і адзіяк тэрмінаў будаўніцтва.

Праілюструем гэта фактамі. Возьмем, для прыкладу пабудову кіно-тэатру. Першы тэрмін, да якога павінна быць скончана пабудова,—кастрычнікавыя ўрачыстасьці 1929 году. Зараз адчыненне тэатру адсеева да дня вызваленьня Менску ад беларусаў—11 ліпеня. Але ўжо па ходу работы відаць, што і гэты тэрмін прыдзецца яшчэ раз перанесці.

Галоўным тормазам зьяўляецца шмат пераробак. Кіно-будка перараблялася з фундаманту да другога паверху. Быў казус з галерэяй. Спачатку яе зрабілі без выхаду, а потым прыйшлося выбіваць сьцяну і рабіць выхад. Прыйшлося перарабляць і бэтонную столь у вэстыбюлі ніно, таму, што яна была скрыўлена. Інакш быць і не магло бо за час пабудовы ніно разы чатыры мяня ся тэхнічнае ад інжынэра да дэзэятніка.

Сваечасовае сканчэньне спартыўнага стадыёну таксама зрываецца. Нельга быць упэўненым, што ён да 11 ліпеня будзе скончаны. Таксама па віне бясплянавацьці і з-за адсутнасьці рабочай сілы. І тут увесь час паўтараюцца пераробкі з-за тэхнічнага недагляду. Зьявіліся былі

гэта тэхніка з работы, але ніякага палешаньня не пасьледвала.

На пабудове Дому Комуны

Гэта—першая пабудова ў Менску. Ёй, здаецца, трэба было аддаць куды больш увагі, чым гэта робіцца зараз. Між тым, праца не разгортваецца. На пабудове няма ніводнае цэглы, няма рабочых. Не ачышчаны і пляц пабудовы з-за таго, што комгас ня можа (а мо' ня хоча) даць адну кватэру для жылца, дзякуючы чаму нельга зьвесці нейкую хібарку на месцы пабудовы.

А вось, на пабудове клябу будаўнікоў пераступілі ўсёкае галаваліцтва. Чарцяжы некалькі раз перарабляліся. Выпрацавалі новыя, ды іх у Маскве не зацьвердзілі. Праца не пачынаецца, а на месцы, дзе павінна быць пабудова, высеклі сад, зьнеслі два жылляныя будынкі.

З усіх пабудов ідэе нормальна праца на пабудове агульна-жыццёва камвузу.

З 1500—30 ударнікаў

Соцыялістычнае саборніцтва і ўдарніцкі рух зусім не разгорнуты. З 1500 рабочых ударнымі былі ахоплены толькі 30 чалавек, ды і то рабачком ня ведае на колькі яны апраўдваюць сябе з рабачом. Ніякай растлумачальнай работы па пытаньні соцсаборніцтва не вядзецца. Спачатку сэзону ня было ніводнага сходу, прысьвечанага гэтай пытаньню.

Культкамісія ніякай работы не праводзіць. Рабочыя ня ўдзянуты ў грамадзкую работу. Актыўнасьць надта нізкая. Напрыклад, на пера-выбарчым сходзе рабачому прысутнічала 25 проц. рабочых. Рабачком не выкарыстоўваў аднушчаных на культурна-масавую работу сродкаў. Ён абмежаваўся толькі продажам білетаў у тэатр з сьвідкай на 50 проц.

Сярод значнай часткі рабочых адсталасьць надзвычайна вялікая. Напрыклад, у вялікодныя дні

ня вышла на работу 60 проц. рабочых, у тройцу на некаторых пабудовах нявыхад на работу даходзіў да 80 проц.

Перад рэлігійнымі святамі ніякай растлумачальнай работы не праводзіцца.

Хвасьцістыя з партбілетамі

Ня лепш і ў партыйнай ячэйцы. Партыйцы не паказваюць прыкладу рабачом. З 60 чалавек партыйцаў у соцсаборніцтве ніводны ня ўдзельнічае, ніводны не зьяўляецца членам ударнай брыгады. Некаторыя партыйцы, наперакор бесперапынцы, наладжваюць сабе выхадныя ды ў надзелью. Ячэйка нічога не зрабіла, каб вытворча-фінансавыя пляны будаўніцтва былі даведзены да кожнага рабачага. У большасьці рабочыя ня ведаюць перспектыву работы Белжылсаюзу ў цэлым, больш таго—перспектыву тае пабудовы, на якой ён працуе.

Комсамольская ячэйка абвясціла сябе ўдарнай. Аднак, толькі 50 проц. комсамольцаў ахоплены ударнымі брыгадамі. Яшчэ горш з ахотам ударніцкім рухам беспартыйнае моладзі, якое залічваецца каля 150 чалавек.

Пра сэзонікаў забыліся

На пабудовах Белжылсаюзу залічваецца каля 200 чалавек сэзоннікаў. Да сустрэчы летніх кадраў ні адміністрацыя, ні рабачком, як сьлед не падрыхтаваліся. Інтэрнаты ня былі гатовы, сэзоннікам прыйшлося доўгі час вальца ва саміх пабудовах.

Праз месяц пасля пачатку сэзону толькі 100 чалавек было задаволена інтэрнатам, але і тых рабачком не паклапаціўся абслужыць культурна-масавай работай. І толькі комсамольская ячэйка зрабіла тое-сёе. Яна вылучыла брыгады па рабодзе сярод сэзоннікаў. Брыгады ўзліліся за наладжваньне культурна-масавай работы. Закупілі шатак, музычных інструментаў і г. д. 18-га чэрвеня комсамольская ячэйка, замест чарговага саюзнага дня, вышла арганізаваным парадкам у інтэрнат да сэзоннікаў. На месцы правялі вечар сьпеваў і гульняў. На вечары сэзоннікі настойвалі на правядзеньні культурна-выхаваўчай работы сярод іх.

Час спыніць дорага-каштуючы пераробкі на пабудовах. Вінавайцаў у гэтым трэба прыцягнуць да кримінальнай адказнасьці. Партыйнай, комсамольскай і профсаюзнай грамадзасьці трэба паднятуць з тым, каб мэты сацыялістычнага саборніцтва і ўдарніцкага руху зрабіць вядомымі кожнаму рабочаму будынку, кожнаму сэзонніку. Гэта павінна суправаджацца наладжваньнем сталай культурна-выхаваўчай работы сярод рабочых і асабліва, сэзоннікаў. Яшчэ ёсьць час, каб гэтыя недахопы былі выжыты

АБВІНАВАЎЧЫ АКТ БУДАЎНІЧАМУ КОМСАМОЛУ

У высокую залю клябу харчавікоў сабраліся тыя, хто яшчэ зусім нядаўна будаваў яго,—маладыя будаўнікі, арматуршчыкі, тынкары, маляры. Мясцовыя, гарадзкія. Шумным натоўпам увайшла група маладых сэзоннікаў. Тут адбываецца кофэрэнцыя будаўнічай моладзі.

Мэта кофэрэнцыі—высьветаць і абгаварыць тыя прарывы ў працы комсамолу, і ўсёе рабочае моладзі пабудовы на гаспадарчым фронце, якіх шмат. Як зьвінчыць іх, бо зьвінчыць іх трэба тэрмінова нахату працы. Гэтага вымагаюць тэмпы.

Слухаюць дэклад старшыні ЦШ саюзу будаўнікоў—тав. Кавалёва, які ўсебакова асьвятляе ход будаўнічага сэзону і досыць поўна заставяўляецца на пытаньні ўдзелу ў будаўніцтве рабочай моладзі. Будаўнічы сэзон у разгары. І вось пянер, на тэмпах і на якасьці працы вельмі балюча адбываецца дрэнная падрыхтоўка да сэзону, як з боку гаспадарчых органаў, так і гр. малдзкіх,—профсаюзаў, парт. і комсамольскіх ячэек. Яшчэ цяпер няма аканчальных рабочых чарцяжоў тых пабудов, якія ўжо будуцца, а гаспадарчыя органы праяўляюць злачынае спакойства.

Будуюць, ламаюць і зноў будуць. На пабудове Дому Ураду зламана звыш 80 кубаметраў сьцяны. Колькі сапсаванай цэглы і сапсаванага рабачага часу! І гэта ў час вострага недахопу будматар'ялаў. Унутраныя рэсурсы не мобілізаваны на справу будаўніцтва.

А дзе комсамол пабудовы? Ці перацяў ён вопыт заводу па ачыстцы цэхаў, зьбіраючы адкідаў вытворчасці шляхам суботнікаў і інш.? Няма комсамольскай ініцыятывы. Комсамол гэтым не займаўся. Часам прыходзілі піянеры, зьбіралі старыя цэвікі. А ці гэта ўсё, што можна зрабіць?

Шырока разгорнутае будаўніцтва, сотні новых рабочых сэзоннікаў, ударны рух, прайшлі міма працы комсамолу. Гэта ўсё больш адбілася

ў дыркулах і зусім слаба адчуваецца ў практычнай працы ячэек. Ганебна мала зроблена комсамолам у справе разгортваньня соц. саборніцтва і ўдарніцтва. Там, дзе рабочыя моладзь, пад кіраўніцтвам комсамолу, павінна ісьці наперадзе, там яна плячэцца ў хвасьце. Комсамольскія ячэйкі не займаюцца спецыяльна пытаньнем ударніцтва, у выніку гэтага ва ўдарную брыгаду ўдзянута менш 50 проц. комсамольцаў. А пераважная колькасьць ударных брыгад, створана механічна.

У Менбудзе і Белжылсаюзе меліся іскравыя правы ілжэ-ўдарніцтва ў маладзекных ударных брыгадах. Зразумела, што пры гэтым становішчы ўнутрыкомсамольскай вытворчай працы комсамол не алыгрывае на пабудове ролі штурмана, ініцыятара соцсаборніцтва.

Комсамольцы, якія працуюць у арцелі разам з дарослымі рабочымі і ня уступаюць ва ўдарныя брыгады, таксама не зьяўляюцца ўдарнікамі і ня могуць, а часам і ня хочучь нічога рабіць для ўдзяньня сваіх таварышоў па працы ва ўдарныя брыгады.

— Мае арцельшчыкі ня ўступілі ва ўдарную брыгаду, як-жа я магу стаць ўдарнікам?—апраўдваецца комсамалец. І гэтых шмат. Комсамол не арганізаваў ніводнай ударнай брыгады з беспартыйнай рабочай моладзі і дарослых рабочых.

Комсамольскія ячэйкі ні разу ня былі ў агульнажыццёвым сэзоннікаў, дзе часам пануюць вельмі дрэнныя настроі. Профсаюзы сьпяць, а комсамол падхрюпае. Там, дзе патрэбна штодзённая ўпартая праца, там нічога ня зроблена. Яшчэ ня позна прагнуцца адзіночым сьпячкі. Будаўнічаму комсамолу трэба перабудавацца, уявіць сабе ўсе недахопы сваёй працы, каб уступіць на барыкады гаспадарчых баёў. Будаўнічы комсамол мае шматлікія шэрагі комсамольцаў і пры баявым кіраўніцтве здолее выканаць ускладзеныя на яго абавязкі.

І. Сокал.

Мы супроць „універсалаў“

Хутка міне два месяцы, як вучні Менскай профтэхшколы будаўнікоў адбываюць летнюю практыку ў якасьці рабочых на розных пабудовах Менску. Надзвычайна добрыя вынікі сваёй працы паказала арцель профшкольцаў—муляроў на пабудове дому Палладсаюзу (рог Савецкай і Валадарскага). У самым пачатку практыкі яна аб'явіла сябе ўдарнай і выклікала на соцсаборніцтва арцелі десьляроў і падношчыкаў. Акрамя гэтага, профшкольцы шырока разгарнулі культурна-масавую работу: выпускаюць насьценгазету, ліквідуюць няісьменнасьць, наладжваюць вечары самадзейнасьці разам з сэзоннікамі і г. д.

Але старыя традыцыі модна трымаюць школу ў сваіх ланцугах.

Быў час, калі профшкола трымавала курс на кваліфікаванага сама-сужніка-адзіноку. Яна рыхтавала чалавека амаль з усімі будаўнічымі спецыяльнасьцямі: муляра, тынкара, бэтоншчыка і шмат іншых. А ўрашце выхадзіў не кваліфікаваны рабочы будаўнік, а нейкі, калі можна так сказаць,—кваліфікаваны ка-

лека, бо за два гады вучобы немагчыма было як сьлед вывучыць нават адну якую-небудзь спецыяльнасьць. Вышэй пятага разраду ніхто з канчаючых школы не атрымоўваў.

Зараз становіцца школы крыху зьмянілася. Побач з сталярным і малярным цэхам існуе яшчэ каменна-тынкавальны, які мае на мэдэ за два гады вучобы выпускаць кваліфікаванага муляра-тынкара, што таксама дрэнна, бо за 2 гады нельга падрыхтаваць кваліфікаванага муляра-тынкара.

Адміністрацыя ня можа, ці не жадае бачыць, што каменна-тынкавальны цэх, як цэх, надалей існаваць ня можа. Вытворчасць патрабуе сапраўдных кваліфікаваных капраў.

Мы супроць калек-універсалаў, недаучаных „майстроў на ўсе рукі“. Мы за кваліфікаванага рабочага на поўнай галіне работы. КаМУ сьлед трэба зацікавіцца становішчам Менскай профтэхшколы будаўнікоў.

Хмары.

Уноў арганізаваны будвуч пры Белжылсаюзе



Зьлева зверху сталярная майстэрня. Знізу загадчык будвучу тав. Мурох. З правага боку—сь.ясарная, ніжэй—кузьня

Сілосныя культуры ня позна сеяць

ЦК ЛКСМБ і НКЗ БССР падтрымалі прапанову „чырвонай зьмены“

З 23-га чэрвеня па 5-е ліпеня абвешчаецца 2-х тыднёвік па засеву пустуючых зямель сілоснымі культурамі. Неадкладна мобілізаваць масы на выкананне задач двухтыднёвіку. Шляхам арганізацыі ўдарных брыгад, разгортваньнем сацыялістычнага спаборніцтва засеюм сотні гектараў кукурузай, вікай, сланечнікам, грэчкай. Дапаможам краіне вырашыць нармавую праблему

УПАРТА ПРАЦЯГВАЮЧЫ ПАХОД, змагацца з цыркулярным „сіласаваньнем“

Комсамол абвешчаў паход за сілос.

Гэты паход асабліва ва ўмовах Беларусі мае вялікае палітычнае значэнне, так як ад таго, наколькі мы зможам нарыхтаваць кармоў залежыць у вялікай меры забеспячэнне гораду мяснымі прадуктамі.

Аб гэтым павінен ведаць кожны комсомолец.

Аднак, становішча з выкананнем плянаў сіласавання сыгналізуе аб ўвайняючым зрыву гэтага важнейшага мерапрыемства.

Факт зрыву засеву сілосных культур на Беларусі (засеяна ўсяго каля 30 проц.) павінен настаражыць увагу комсалоу.

Мы прымушаны канстатаваць, што комсамольскія арганізацыі не аддаюць патрэбнай увагі справе сіласавання, падвышайна павольна працуюць па ажыццяўленьню мерапрыемстваў у гэтым напрамку.

Коопэрацыйныя, гаспадарчыя і зямельныя органы, у шэрагу выпадкаў бяздзейнічаюць, а пад час не ват ігнаруюць справу сіласавання, не жадаючы аказаць данаюці комсамольскім арганізацыям. Справа даходзіць да таго, што асобныя комсамольскія камітэты (Магілёў) прымушаны звярнуцца ў органы РК для ўздзейнічання на кіраўнікоў асобных гаспадарчых і коопэрацыйных арганізацый.

Зусім дрэнна абстаіць справа з выпрацоўкай сілосаразак. Так, Гомельскім з вызначаных на пляну выпусціць да 1 кастрычніка 2190 сілосаразак, выпусціць да сённяшняга дня толькі 225. Крыху лепш, але даўка незадавальняюча, абстаіць справа на заводзе „Адраджэньне“ (Магілёў).

На лепш абстаіць справа і з падрыхтоўкай кадраў.

НКЗБ вырашыў прапусціць праз адроговыя і раённыя курсы ня менш 4000 чалавек рабочых савгасаў і калгаснікаў. Аднак, мясцовыя арганізацыі ў большасці не распачывалі яшчэ падрыхтоўчай працы да арганізацыйных курсаў.

Да сённяшняга дня яшчэ не вырашана справа аб тым, якія транспартныя, бакшыты, будучы будаўца ў Беларусі, справа ўсё яшчэ знаходзіцца ў стадыі вывучэння, праектавання ў габінэтах цэнтральных устаноў, а на месцах чакаюць, ня ведаючы, якія-ж, нарэшце, ямы

бакшыты найбольш падоходзяць да нашых умоў.

Такога становішча далей цягнецца нельга.

Патрэбна выкрываць, называць сваім імем і біць опартуністычкія прыкываючыся рознымі „объектыўнымі“ прычынамі сьведома ігнаруюць вырашэнне справы сіласавання, а гэтым самым тармозяць вырашэнне праблемы жыўлагадоўлі, шкодзяць справе наладжвання рабочага забеспячэння.

Упарта працягваючы паход, комсамольскія арганізацыі павінны з усёй пярэмырмасцю змагацца з аэлемэнтамі бюракратызму, цыркулярнага „сіласавання“.

Патрэбна арганізаваць налёты „лёгкай кавалеры“ як у вёсцы, так і ў горадзе на ўстановы, да якіх датычыцца сіласаваньне, савгасы, колгасы, правярць, што яны мяркуюць і што робяць па сіласаваньню.

Камітэты, якія абавязаны падпісваць зямельныя, коопэрацыйныя ўстановы ў справе хутэйшай арганізацыі курсаў, забеспячышы іх адпаведнай колькасцю комсамольцаў.

Абвешчаны ЦК ЛКСМБ двухтыднёвік павінен прайсці пад знакам ударнай работы, трэба склаасці ўдарныя брыгады з комсамольцаў і працоўнай моладзі, колгаснікаў, рабочых савгасаў якіх накіраваць на засеў пустуючых і паравых плошчаў.

Поўнасьцю выкарыстаўшы для гэтага насенне кукурузы і сланечніка, якое ў шмат месцах ляжыць некарыстаным.

Сеяць гэтыя культуры яшчэ ня позна.

Гомельскі і Магілёўскі АК ЛКСМБ павінны зараз-жа правярць работу комсамольскіх калектываў на зводках, дзе выпрацоўваюцца сілосаразкі і ўжыць усё неабходныя захады да таго, каб пляны выпрацоўкі сілосаразак вышто-б-та ністала выкананьнем.

Толькі хуткае і ўдарнае правядзэнне вышэйпаказаных мерапрыемстваў, рашучая барацьба з консерватыўнымі, бюракратычнымі адносінамі да сіласавання пры выкарыстаньні кожнага кавалачку зямлі—забеспячаць паспяховае вырашэнне кармовага пытання.

НАМ ПІШУЦЬ

Комсамольская ячэйка в. Нова-Васілі ўласнымі сіламі набудала ўжо тры сілосныя ямы. Комсамольскія ячэйка Марына-Горскага тэхнікуму пачала будаваць у 6 сельсаветах 16 колгасах 16 сілосных ям. Асот М.

Чырвонаярмейцы і комсамольцы №-ударнага палка праводзяць растлумачальную работу па сіласаваньню сярод сваіх бацькоў і колгаснікаў, шляхам перапіскі. Ваенкор П. З.

Падрыхтоўка да ўборачнай кампаніі

(Колгас „Адраджэньне“ Астр.-Гарад. р-ну).

Поўная пагроза зрыву

Праца па сіласаваньню ў Круглянскім раёне правальваецца, ячэйкі як і РК ЛКСМБ не раскачаліся. 14-га чэрвеня група „ЛК“ зрабіла налёт на РВК, земчастку і райкалгасавоз з мэтай праверкі, што ім робіцца па сіласаваньню. Аказала я, што гэта пытаньне нават не стала на прэзыдыуме райвыканкому.

Інспектар асьветы на запытаньне, што школы робяць па сіласаваньню, адказаў: „Пра сіласаваньне нічога ня ведаю, у мяне няма дырэктывы з акругі“.

У райкалгасавозе пляны-то складзены, але на месцы не дасланы. У раёне засеяна толькі 1 гектар сілосных культур. Завезены 4.820 кілаграм кукурузы і 95 кілаграм сланечніка ляжаць на складах і колгасы адмаўляюцца іх сеяць. Такое становішча пагражае зрыву сілоснай справы па раёне.

Брыгадзёр Аршанскага АК ЛКСМБ Захараў

Колгасы Заслаўшчыны ў паходзе за сілос

Колгасамі Заслаўскага раёну (Меншчына) праведзена вялікая работа па вырашэнню кармовага пытання. Так, напрыклад, колгас імя Сталіна засеяў сёлета 27 пудоў кукурузы, Колгас імя Варашылава—34 пуды, колгас „Кастрычнік Рэвалюцыі“—57 пудоў. Усяго колгасамі раёну засеяна 244 пуды кукурузы, якія пойдзюць на сіласаваньне. У кожным колгасе намечана будаваць ня менш трох сілосных ям.

Нам іх колгасамі разгорнута сацыялістычнае спаборніцтва на большы засеў палёў сілоснымі культурамі і пабудову сілосных ям.

Вялікая работа па сіласаваньню праводзіцца і ў савгасах.

Але трэба адзначыць, што колгасы ня маюць ніякай дапамогі ад комсамольскіх ячэек і крэдытных таварыстваў. А. Верас.

Двухтыднёвік паходу па засеву некарыстанай плошчы

Усім Акружкам ЛКСМБ, Акрэмаддзелам.

Пастановай Наркомзему Цэкамолу абвешчаецца двухтыднёвік паходу па засеву некарыстанай плошчы рознымі сілоснымі культурамі.

Разгарнеце няважко 2-тыднёвіка ўвагу грамадзкасці шляхам асьвятленьня ў друку, скарыстаньня ўсіх прапагандысцкіх сіл і арганізацыі ўдарных брыгад.

Выкананьне гэтага мерапрыемства, якое мае вялікае значэнне ў вырашэнні кармовага пытання, патрабуе напружанай работы ад комсамольскіх зямельных арганізацый. Аб ходзе работы паведамляць ЦК і Наркомзем раз у пяціднёўку.

Намеснік Наркому зямляробства БССР Паніматка.

„Сёлета сілосных ям ня будзем капіць“

На глядзячы на тое, што ў Бягомльскім раёне ёсць 5 жыўлагадоўчых колгасаў з вялікай колькасцю жыўлы як у колгасах, так і індывідуальным сектарах, а пра сілос у раёне ні гому. Аб сіласаваньні кармоў ніхто з насельніцтва ня ведае. Намеснік старшыні Бягомльскага раймажыўдасавозу, тав. Мароз,—кажа: „Плянны па сіласаваньню ў нас адкладзены на другі год, сёлета сілосных ям ня будзем капіць“.

РК КП(б)В і РК ЛКСМБ пытаўнем сіласавання маю цікавіцца.

З 29 колгасаў Бягомльшчыны ні адзін не капае сілосных ям. Адпаведнай літаратуры пра сілос у колгасах няма. Як капаць ямы ніхто ў раёне ня ведае. Райпалыводсаюз не паклапаціўся завезці ў раён сілосныя культуры.

Партыйныя і комсамольскія ячэйкі сьпяць і не зьвужаюцца ініцыятывамі выканання пастаноў ураду аб сіласаваньні. Буза.

ПАСТАНОВА НАРОДНАГА КОМІСАРЫЯТУ ЗЕМЛЯРОБСТВА БССР ад 22-УІ-30 г.

У мэтах максымальнай нагрукі складаных сельска-гаспадарчых машын у часе ўборачнай і асення-пасеўнай кампаніі Народны Комісарыят Зямляробства пастанаўляе:

1. Устанавіць мінімальныя тэрміны для працы ў часе ўборачнай і асення-пасеўнай кампаніі:
 - а) для трактараў 16 гадзін (у суткі);
 - б) жніўкі-сносявалкі на менш 9 гадзін;
 - в) жніўкі-самаброскі—у ліпені 14 гадзін, у жніўні 12 гадз.
 - г) сена-касілі ў ліпені—16 гадзін, у жніўні—14 гадзін.
 - д) малацілкі з рухавіком на полі—у ліпені 16 гадзін, у жніўні 14 гадзін; у сядзібе—у ліпені 18 гадзін, у жніўні 16 гадзін і ў верасні 14 гадзін.
2. Усклаасці на Белсельтрас і Белкалгасцэнтр кантроль над правядзеньнем гэтай пастаноў у жыцьцё.

Нарком Зямляробства БССР Рачыцкі.

Фабрыкі мяса замест старых унівэрсальных савгасаў

У вырашэнні мясной праблемы партыя і ўрад абралі той-жа і адзіна правільны шлях як і ў вырашэнні асвожывай праблемы, гэта—будаўніцтва сваіх прамысловых гаспадарак. У выніку—арганізаваўся ўсесаюзны трэст „Сьвінавод“.

Для кіраўніцтва гэтай справай усесаюзнаму трэсту „Сьвінавод“ па ўсім Саюзе перададзена 300 савгасаў, з якіх 60 прыпадае на БССР. У далейшым гэтыя ж будзе значна павялічаны.

Здаўнем ураду толькі па савгасах БССР мы да 1-га кастрычніка 1930 году павінны мець 16.000 сьвінаматак і ў наступным годзе—50.000 сьвінаматак.

Каб вразумець усю сутнасць грандыёзнасці гэтых задач, трэба ўясніць шэраг пераважных момантаў.

Па-першае, гэта мы разгортваем будаўніцтва на базе старых савгасаў, якія да гэтага часу, у сэнсе напярэма гаспадаркі, былі унівэрсальнымі, г. зн. мелі ўсяго пагроху, і паогул-нічога. Троху кароў—50-60 штук, свіней 5-10 штук, займаліся і агародніцтвам і садоўніцтвам і г. д.

Што ёсць з сабою такі унівэрсальны м? Перад усім—надзвычайна нізкі тэхнічны ўзровень усіх гэтых галін, з усімі выдаткамі імі адсюль вынікамі.

Савгасы часта капіталі сьвяжыя гаспадаркі сваёй арганізацыяй. Зусім ясна, што на такіх гаспадарках яшчэ надзвычайна цяжка давесці ўсе перавагі буйнай гаспадаркі.

Задача ператварэння гэтых савгасаў у фабрыкі мяса і сала патрабуе перасялення ўкраніўшыхся тэндэнцый трымаць і разводзіць у савгасе ўсё. Навокал гэтага асноўнага пытання павінна быць мобілізавана ўвага ўсёй грамадзкасці і ў першую чаргу—комсалоу.

Уся ўвага павінна быць зьвернута на тое, каб кожную пядзь зямлі выкарыстаць як кармовую базу сьвінаводства.

Другой, ня менш важнай задачай, зьвужаюцца вадрны.

Ня маючы ў гаспадарцы пісьменнага чалавека, які-б ведаў да-

гляд і кармаўнае сьвіней, мог-бы навучыць рабочых, мог-бы кіраваць гэтай справай, стаяць як кажуць, непасрэдна ў руцях,—ня можа быць і гарантыя, што мы выканаем заданьне партыі і ўраду.

Пытаньне падрыхтоўкі кадраў,—гэта ранішняя задача для сьвінагадоўчых савгасаў і колгасаў.

Ударнай задачай для нас зараз зьвужаецца ўкамплектаваньне савгасаў сьвінаматкамі. Усе маткі з адкормачных пунктаў і кантрактаўныя павінны зьняць і наставіць у савгасах і колгасах, каб мець ад іх прыплод. Тут комсамол павінен быць шафам сьвінавода і мобілізаваць сваю увагу і сілы на выкананьне гэтай задачы.


Мы зараз на раёнах маем такое становішча, што часта годзіца для вытворчых мат маткі часцінкам ідуць пад нож. Гэта-ж неадпаведнае зьвужацца, з пункту погляду пастаўленых партыйных задач.

Для барацьбы з такімі правамі расхлібанасці і адсутнасці пра-сьцейшых мерапрыемстваў у барацьбе з чумой і іншымі эпідэміямі зьвужаецца набудова карантынаў. Карантыны ў нас павінны ўжо быць у савгасах і колгасах.

Задача будаўніцтва сваіх прамысловых гаспадарак зьвужаецца ўдарнай. Комсамол павінен мобілізаваць свае сілы, бо краіне патрэбна мяса Н. Гараленкаў.



Зьлева: 1. Пачынка інвентару. 2. У часе абаронага перапынку. 3. Адрывка малака.



ГОМЕЛЬ 24,3%

МЕНСК 23,5%

МОЗЫР 23,4%

БАБРУЙСК 17,5%

ВІЦЕБСК 14,4%

ПОЛАЦК 13,7%

ВОРША 13,1%

МАРІПЕЎ 10,9%

Цмыг і Путнін ігнаруюць рашэнні РК КП(б)Б

Бюро Кастрычніцкаўскага РК КП(б)Б па артыкулах "Чырвоная Зьмена" прыняло шэраг мерапрыемстваў да адраўлення 9-ці гадовай школы імя Чарвякова.

Прачытаў у школе маглі адарыцца таму, што там душыліся ўсялякі малейшыя пачаткі самакрытыкі.

Дзея гэтага папер, пасля выдання прарываў і прыняцця шэрагу арганізацыйных і выхаваўшых мер патрэбна як ніколі болей самае шырокае разгортванне крытыкі і самакрытыкі і стварэнне для гэтага неабходных умоў.

Толькі пры гэтых умовах магчыма рэалізацыя пастанова РК КП(б)Б і адраўлення школы. Але асобныя партыйцы кіраўнікі школы, замест таго, каб узяцца неадкладна за ажыццяўленне пастанова РК КП(б)Б, у працягу і не жадаюць выправіць свае памылкі. Довадам гэтага можа служыць апошняя школьная рада, дзе сталая справадача заг. школы тав. Цмыга аб працы за ўвесь год.

Нам думаецца, што вузлавымі пунктамі гэтага дакладу павінны былі быць рашэнні РК КП(б)Б і завастрэнне ўвагі школьнай рады навокал тых прарываў, якія меліся ў школе. Трэ было паставіць пытаньне аб практычных шляхах ліквідацыі гэтых прарываў, Але ж тав. Цмыг зрабіў "аваліа" прарываў у школе, паказаўшы ў аснову так званыя "натуральныя фактары".

"Вялікі працэнт дзяцей вучняў, якіх шмат пад наглядом дыспансераў, вялікі працэнт дзяцей з вузкімі груднымі каробкамі, з паменшаным ростам і г. д." Далей ідуць аб'ектыўныя ўмовы, як сацыяльнае запущанасць, матэрыяльная незабяспечанасць і г. д.

Вязумоўна, мы ня можам ігнараваць такіх важных фактараў, як адраўне і матэрыяльнае становішча. Але ж невягя выстаўляць гэта асноўнымі прычынамі прарываў у школе.

Нам думаецца, што ў гэтым дакладзе трэ было аддасці важнейшае месца пытаньню крытыкі і самакрытыкі, выходзячы з пастановаў РК КП(б)Б. Але ж усё было зведзена да таго, што ў педагогічным калектыве ня было адзінай устаноўкі ў галіне самакрытыкі, і гэта перашкаджала працы (пункт з рэзолюцыі школьнай рады). Калі паводар фарпосту—т. Пярлоў—выступіў з прапановай, што гэты пункт ні аб чым не гаворыць, што ў рэзолюцыі неабходна яскрава падкрэсліць якія ўстаноўкі і з чыйго боку меліся ў школе, якія з іх правільныя, да якой-жа устаноўкі далучаецца школьная рада, дык гэта прапанова была абвешчана "дрэбязьню" і, пры галасаванні засталася адзінай.

Далей. Рэзолюцыя, як і сам дакладчык, ні слова не гаворыць аб вадіску самакрытыкі, які быў у школе.

Калі Пярлоў значыць, што школьная рада ня можа прайсці міма

гэтага, што патрэбна адзначыць запіскі самакрытыкі і што ў асноўным барацьба павіна існаваць на самакрытыцы была прынцыповай барацьбой, а ня склокай, то т. Путнін сказаў:— "Ніякай прынцыповай барацьбы тут ня было, была адна склока, склока і склока". А т. Цмыг у сваім заключным слове цалкам далучыўся да т. Путніна і нават патрабаваў увесці пункт погляду Путніна ў рэзолюцыю, што і было зроблена.

Прапанова Пярлова была адхілена школьнай радой на чале з "самакрытыкамі"—Цмыгам і Путніным. Нават з гіронічным сьмешкам. Гэты факт паказвае, што ў педагогічным калектыве, на чале з Цмыгам нават пасля пастанова РК КП(б)Б, ня складалася абставін для разгортвання самакрытыкі і выпраўлення прарываў у школе.

Выступленні Цмыга і Путніна, накіраваныя на змаванне прарываў школы, ігноруюць рашэнні бюро РК КП(б)Б па артыкулах "Ч. З." і зьяўляюцца апалачым да школьнай рады супроць яго рашэнняў (мы не гаворым ужо аб тым, што Цмыг ні ў сваім дакладзе, ні ў рэзолюцыі на бачыць, розі фарпосту ў школе, а ўключае яго нічога ў школьную самаарганізацыю).

Прывядзем яшчэ адзін факт прымірэнчых адносін і непрагавання на яўна варожыя выступленні. Мы мелі ў школе выступленне настаўніка Марозава А. І. з яўна-антысэміцкім зместам, аб якім ужо пісала "Чырвоная Зьмена". Школьная рада абыйшла міма гэты факт.

Педагогічны калектыв саечасова не рэагаваў на гэты выпадак. Загадчы школы Цмыг не орыентаваў калектыв на барацьбу з такімі выступленнямі.

Камісія па расьсьледваньню артыкулаў "Ч. З." констатвала катастрафічнае становішча ў галіне акадэмаічнасці, але ж мы мелі ў апошні час тэндэнцыю ўсё педагогічных нарад аб 100 проц. перавадзе вучняў з адной класы ў другую. Гэта тэндэнцыя накіравана ізноў ткі да таго, каб замацаваць сапраўды катастрафічнае становішча ў школе, каб давесці, што вывады камісіі не абгрунтаваны.

Усе пералічаныя факты, якія мелі месца за апошнія дні, ужо пасля пастанова бюро РК КП(б)Б, гавораць аб тым, што ў школе не складаюцца ўмовы для выпраўлення прарываў і разгортвання самакрытыкі. РК КП(б)Б павінен зрабіць усё неабходнае, каб забяспечыць ажыццяўленьне ў школе сваёй пастанова.

Цімох Натутэйшы.

Ад рэдакцыі

Прыведзены ў артыкуле факты, так як і факты ў напярэдніх артыкулах "Чырвоная Зьмена", паказваюць, што пры ўмове далейшага застаўлення Цмыга на пасадзе загадчыка школы немагчыма ажыццяўленьне пастанова РК КП(б)Б, разгортвання самакрытыкі і выпраўлення прарываў, меўшых месца ў школе.

ЮНКОРЫ ПІШУЦЬ

Колгас імя "16-ці партызан" (Сьмілаўшчына) пасейныя пляны перавыканаў на 10 проц. Зараз колгас мобілізаваў усе сілы на пасейную падрыхтоўку і пасейнавае правядзеньне ўборачнай кампаніі.

Не адстае ад колгасу імя "16-ці партызан" і колгас "Праца", дзе таксама пасейныя пляны перавыкананы і колгас рыхтуецца ўзгораным тэмпам да ўборачнай і асенняй пасейнай кампаніі; машыны-ж усё спраўлены.

Пісарчык Г.

**

У "Сельска-гаспадарчым рабочым Беларусі" ад 1-га чэрвеня, у аддзеле «Нам пішуць», рабкор Явар пісаў аб тым, што ў савгасе Дунора антысэміт Сянчук зьдэкваўся над рабочым дурэлі, і што ў савгасе сярэд рабочых кенска настаўлена інтэрнацыянальнае выхаваньне.

Рабачком савгасу замест таго, каб добра расьсьледаваць гэтую справу, расьсьледае хто пісаў у газету. Ці трэба так расьсьледаваць?

Фрыд Г.

**

Сьмілавіцкі РВК ужо каторы час водзіць за нос яўрэйскае насельніц-

тва мястэчка Дуноры, якое месцаў тры тэму назад пагарэла. Перш РВК дазволіў яўрэйскаму насельніцтву будаваць агульныя памішканні і аддускаў крэдыт на гэта, але чамусьці праз некаторы час адмовіў.

Насельніцтва-ж дагэтуль ня мае жылля. А РВК мотывуе тым, што ў яго няма сродкаў на крэдыт. Аднаведным органам трэба зацікавіцца гэтай справай.

Лавіці.

**

У колгасе "Энергія" (Сьмілаўшчына) колгаснікі абвешчваюць сябе ўдарнікамі і арганізоўваюцца ва ўдарныя брыгады.

Ф. Г.

Месячнік па Аршаншчыне правален

Ан угном толькі констатуе факт, а сам у гэтым напрамку бязьдзейнічае

"Вінаваты стрэлачнікі"

Іншы раз да разгляду пасобных мерапрыемстваў камітэты камсамолу надыходзяць з вышні "птушынага лёту", не завастраючы ўвагі арганізацыі, прахлопваюць час, а потым пачынаюць займацца констатаваньнем недахопаў, правалаў, прарываў і г. д.

Так адарылася і з месяцамікам "Чырвоная Зьмена" ў Аршанскай акруговай арганізацыі камсамолу. Вось што кажуць дакуманты:

— Бюро АК адзначае, што месяцачнік газеты "Чырвоная Зьмена" па Аршанскай арганізацыі фантычна правален, што правален, — гэта бясспрэчна, але хто вінен у правале месяцачніку? Тут пачынаецца ківаньне на стрэлачніка; АК запісала гэта так:

"Райарганізацыі ня ўлічылі

політычнай сутнасці месяцачніку, чым у асноўным тлумачыцца правал апошняга па арганізацыі".

Правільна. Аднаўляцца ад гэтай формулёўкі нельга. РК ЛКСМБ толькі на 5 з 14 сваіх паседжаньняў, ды і то ў бягучых справах разглядае пытаньне аб месяцачніку, прымае пастановы і на гэтым ставіць кропку. Да формулёўкі АК не паходзіць дадаць, што ня толькі райарганізацыі вінаваты ў правале месяцачніку, ня меншую адказнасьць за гэтую справу павінен несці і акруговы камітэт, які да констатаваньня правалаў ніводным словам не зьмобіўся ў сваіх пастановах аб месяцачніку. Паглядаючы на АК, чакачы "дырэктыў", РК і ячэйкі паступона гробілі месяцачнік.

Зараз Акругкомаўцы схамінуліся: констатавалі, завастрылі, прапанавалі і ўрэшце "працігнулі" месяцачнік да 15 ліпеня. Але гэта ні ў якім разе ня адмаае з Акругкомовіны павярховых адносін да выкананьня пастановаў ЦК ЛКСМБ.

Сьпіць

Сьпіць моцным сном РК ЛКСМБ Сьмілавіцкага раёну. Яшчэ і да гэтага часу ў ячэйках нічога ня робіцца па правядзеньню месяцачніку. Дукорская, Сьмілавіцкая і Рудніцкая ячэйкі аб месцічку нават і ня ведаюць.

Для іх віначом і пастанова ЦК ЛКСМБ.

Юнкор.

Яма ўпаўнаважанага

У насьценгазэце, выпушчанай на падрыхтоўчых курсах у Політэхнікуме, быў адведзен спецыяльны аддзел для выклікаў на падпісцы на "Чырвоную Зьмену".

На чэрвень месяц было сабрано 35 экзэмпляраў, але да гэтага часу няма спецыяльнага ўпаўнаважанага на правядзеньню падпіскі. З боку студэнтаў назіраецца відкаі зацікаўленасць "Чырвонай Зьменай", трэба будзе камсамольскай ячэйкай разгарнуць масавую працу навокал газэты.

Паведам еньне

Севыня, 24 чэрвеня, а 6-й гадзіне ўвечары адбудзецца сход пэньсепікараў, юнкораў, пачальнікоў штабу "лёгкай кавалерыі" і радастароў насьценгазэты, камсамольскаў Кастрычніцкаўск. арганізацыі ЛКСМБ па пытаньню ўдзелу ў самаправочы ачэек.

Кастрычніцкаўскі РК ЛКСМБ

Адказны рэдактар Рэдакцыя

КОМСАМОЛЬЦЫ МЕНСКУ!

ВЫ ПАВІННЫ БЫЦЬ У ПЕРШЫХ Падпісчыкаў

НА "ЧЫРВОНУЮ ЗЬМЕНУ"

Падпішыцеся на ліпень месяц.